

П А Р Т Ы Й Н А Е Ж Ы Ц Ц Ё

РАБОТА ВАЕННАГА АДДЕЛА
РАЙКОМА ПАРТЫ

агабіва падкрэслена на справазначна-велькім парцеходзе) — асноўны недахоп у рабоце партыйнага бюро. Гэта можа пацвердзіць разам канкрэтных фактаў.

[illegible]

Записали і... забулися. На наступний партхоззес готав питання так і не стілася. Партбюро яшче не навучилася павагай аніосіпа да пастаню партыных сходаў, да ўказанняў камуністаў. Тых прыказлаў можна прывесці многа.

Слаба виконувалася пастанова справді значна-вибарнаго схода і її адгосіані припннєння усіх членів і канділатів партії да активунай партійнай роботи Комуністау, якія знаходяться на кіруючому адказнай работе, партіюро чамусьї зусіа обмислення і по, що, і в достатній мірі

абохадзіць і не дае ім партыйных даражэнняў. Атрымліваецца, што вялікая колькасць камуністаў, калі не лічыць навабачне ім партыходаў, не прымае актыўнага ўдзелу ў жыцці пераходнай партыйна-арганізацыі.

Недостаткова ажыццяўляецца партыі нае кіраўніцтва работай профсаюзаў і грамадскіх арганізацый. Па асабістай заяве т. Маліна ўся работа профсаюзнай арганізацыі зводзіцца толькі да збору членскіх узносаў. Культурна-масавая работа

Амаль поўнасю згарнула работу ас-
авіахімаўская арганізацыя. Пяла ні а-
наго абароннага гуртка. Толькі арганіза-
цыя МОПР за апошні час некалькі ажы-
віла сваю работу.

Партыйнае бюро даўно ўжо зацвердзіла 14 агітатараў для работы на былым вярбарчым участку. Сакратар партбюро прыёў гутарку з імі, расказаў, што трэба рабіць. Але далей гэтага справа не падымаўся.

Сакратар партбюро т. Малкін вель жажае налазіць і ажывіць работу партыйнай арганізацыі. Але ў многіх пытання

як сам признаєцца, єн яшчэ слаба разб
раєцца. Яму, як і астатнім членам пар
бюро, неабходна штодзённая дапамога. Г
тую дапамогу ў першую чаргу павінен
аказваць сакратары райкома КП(б)У і і
шыя таварышы, якія маюць вялікі вопы

партыйнай работы. Але, штодзённая класіфікацыя аб справах усяго раёна, якая мала ўвагі ўдзяляюць рабоце сваёй пярвонаснай партарганізацыі.

3. ЛАРЫСАУ.

г. Гарадок.

АКТИВА БЕЛАРУСКОЙ ЧЫГУНКИ

Многія выступаўшыя канкрэтна ўказвалі прычыны, па якіх чыгунка пераіць влікі страты. Толькі ў красавіку на чыгуначнай базе зафіксавана 80% з'яджэння.

гунни было зареєстрована 81 тисяч
выплаті безплатнаго проезду. У Гомелі
спілка і Жлобінскіх вагонных участках ёсць
много фактаў прыпісвання нявыкананага
работы. Палязы вагонны майстар Барысен
ка такім шляхам ухіляўся «зарабіць»
сваім коштам 1 250 руб. 25-55. Барысен

Звыш 2-х мільёнаў рублёў страт даў першым квартале гэтага года паравозні-

парк. Ізта аб ясянення, галоўным чынам, нізкая якасцю рамонту і неэканомны расходваннем паліва. Не жыты яшчэ а чыгуныны нерацыянальны перавозкі. На прыклад, пэглу з Бабруйска возіць у Гомель, а з Гомеля — у Бабруйск.

Акты паставіў перад кожным гаспадарнікам, партыйным і прафсаюзным работнікам задачу — штодзённа ўваходзіць у пытанні эканомікі свайго прадпрыемства, зрабіць кожнае прадпрыемства рэнтабельным.

СЫРКІН.
АЛІТАСВЕТНУЮ РАБ

служуванні населення. Єсть гукава, але кіноустаноўка, але кіносансы бываюць рэдка. А якія неабмежаваны магчымасці мае Дом сакультуры, каб падтыка-выхаваўчую работу паставіць на належную вышчыню! Хор гартас «Полімя» (Д.

сопкултұры знаходзіцца ў цэнтры кал-
гаса), добра вядомы не толькі ў БССР,
але і далёка за яе межамі, не прыцягну-
ла работы. Нікога не турбуе тое, што
зараз хор не мае кіраўніка. У нягоднасць
прывядзен спортівенгар. Спортлівыя

Не лепш працуе і раённая Дом сацыяльнай културы, які павінен быў, па сутнасці, з'явіцца прыкладам для астатніх палітасветустановаў раёна. Ужо звыш двух ме-

спинаю у Доме не праводзіцца ніяка-
культнасавая работа. Бінофілмы дэман-
стрыруюцца рэдка. Раней існаваўшы
драматычны і музычныя гурткі распа-
ліся, раслігнут музычны інвентар.
Вельмі абмежаваны формы агітацыі

прапаганды ў дамах сацыяльнай культуры і кніжных-чытальнях. Звычайна яны зводзілі да арганізацыі гучных чытак газет і зрэдку вечароў самадзейнасці. Зусім адсутнічае аграэастанавічая прапаганда (чытка лекцый, дакладаў на сельскагас-

Вялікую ролю ў справе ўзняцця культуры і ведаў працоўных адыгрываюць

Назва абласцей і раёнаў	Усяго сервісных аўта	тэма аўта	
		машыны	інтэр'еры
Віцебская обл.			
Аршанскі	105	79	26
Асвейскі	85	70	15
Багушаўскі	100	77	23
Бешанковіцкі	100	78	22
Ветрыцкі	100	77	23
Віцебскі	98	76	22
Гародніцкі	95	75	20
Грыбскі	90	73	17
Дубровенскі	100	79	21
Ізельскі	95	76	20
Ізясненскі	100	76	2
Мехаўскі	85	76	19
Позанскі	100	77	23
Расонскі	98	74	21
Сенненскі	100	78	24
Сіродніцкі	95	76	19
Суражскі	100	79	21
Талачынскі	105	79	26
Улацкі	104	77	27
Шашчынскі	105	79	28
Гомельская аст.			
Будыслаўскі	100	78	22
Веткаўскі	97	76	21
Гомельскі	93	74	19
Добрушскі	93	76	17
Жабоўскі	100	78	23
Журавіцкі	100	76	24
Кармянскі	97	75	22
Поеўскі	93	74	19
Ратчаўскі	97	77	20
Рэчыцкі	93	75	18
Свяціслаўскі	90	74	16
Уваранскі	97	75	22
Церахавіцкі	93	74	19
Чачарскі	97	77	20
Штрэўнскі	90	75	15
Магілёўская обл.			
Асіпавіцкі	100	77	23
Бабруцкі	100	77	23
Бялыніцкі	105	78	27
Бярозаўскі	97	75	22
Быхавіцкі	99	77	22
Горакі	105	80	25
Дрыбінскі	102	78	24
Кісялёвавіцкі	97	76	21
Кіраўскі	100	77	23
Клімавіцкі	97	76	21
Клічаўскі	100	76	2
Круглянскі	105	78	27
Крычаўскі	97	75	22
Матыеўскі	100	78	22
Менскі	105	79	26
Прайскаўскі	95	75	21
Хойніцкі	101	78	23
Лаўскі	100	79	21
Чэрыкаўскі	95	74	22
Шчэрбапольскі	97	75	21
Шклоўскі	105	80	25
Мінская обл.			
Барысаўскі	99	77	21
Вягومةўскі	92	74	18
Грэцкі	103	78	25
Заслаўскі	99	75	23
Копыльскі	105	78	27
Крупскі	91	76	15
Лагойскі	99	76	22
Лёўнаўскі	99	76	22
Мінскі	102	80	22
Мешчаніцкі	91	74	17
Пухавіцкі	103	78	25
Рудзенскі	103	78	25
Саўскі	105	79	26
Смалявіцкі	103	77	26
Старадарожскі	99	76	22
Старобінскі	103	77	26
Удзянскі	103	77	26
Халопеніцкі	92	75	17
Чэрвеньскі	98	77	21
Чырвонасельскі	105	77	28
Дзяржынскі	95	76	23
Палеская обл.			
Брагінскі	100	76	24
Васілевіцкі	90	74	16
Лаўскі	92	74	18
Даманавіцкі	93	74	14
Ельскі	92	74	14
Дыткавіцкі	93	75	18
Камарынскі	90	74	16
Купатэвіцкі	93	75	18
Лельчыцкі	99	72	16
Мааўрскі	99	72	16
Нараўлянскі	99	72	16
Парыцкі	99	72	16
Петрыкаўскі	91	74	17
Тураўскі	100	77	23
Хойніцкі	100	76	24
Калынкавіцкі	93	76	17
Акацкі	93	75	18

Назва абласцей і раёнаў	Усяго сервісных аўта	тэма аўта	
		машыны	інтэр'еры
Віцебская обл.			
Аршанскі	105	79	26
Асвейскі	85	70	15
Багушаўскі	100	77	23
Бешанковіцкі	100	78	22
Ветрыцкі	100	77	23
Віцебскі	98	76	22
Гародніцкі	95	75	20
Грыбскі	90	73	17
Дубровенскі	100	79	21
Ізельскі	95	76	20
Ізясненскі	100	76	2
Мехаўскі	85	76	19
Позанскі	100	77	23
Расонскі	98	74	21
Сенненскі	100	78	24
Сіродніцкі	95	76	19
Суражскі	100	79	21
Талачынскі	105	79	26
Улацкі	104	77	27
Шашчынскі	105	79	28
Гомельская аст.			
Будыслаўскі	100	78	22
Веткаўскі	97	76	21
Гомельскі	93	74	19
Добрушскі	93	76	17
Жабоўскі	100	78	23
Журавіцкі	100	76	24
Кармянскі	97	75	22
Поеўскі	93	74	19
Ратчаўскі	97	77	20
Рэчыцкі	93	75	18
Свяціслаўскі	90	74	16
Уваранскі	97	75	22
Церахавіцкі	93	74	19
Чачарскі	97	77	20
Штрэўнскі	90	75	15
Магілёўская обл.			
Асіпавіцкі	100	77	23
Бабруцкі	100	77	23
Бялыніцкі	105	78	27
Бярозаўскі	97	75	22
Быхавіцкі	99	77	22
Горакі	105	80	25
Дрыбінскі	102	78	24
Кісялёвавіцкі	97	76	21
Кіраўскі	100	77	23
Клімавіцкі	97	76	21
Клічаўскі	100	76	2
Круглянскі	105	78	27
Крычаўскі	97	75	22
Матыеўскі	100	78	22
Менскі	105	79	26
Прайскаўскі	95	75	21
Хойніцкі	101	78	23
Лаўскі	100	79	21
Чэрыкаўскі	95	74	22
Шчэрбапольскі	97	75	21
Шклоўскі	105	80	25
Мінская обл.			
Барысаўскі	99	77	21
Вягومةўскі	92	74	18
Грэцкі	103	78	25
Заслаўскі	99	75	23
Копыльскі	105	78	27
Крупскі	91	76	15
Лагойскі	99	76	22
Лёўнаўскі	99	76	22
Мінскі	102	80	22
Мешчаніцкі	91	74	17
Пухавіцкі	103	78	25
Рудзенскі	103	78	25
Саўскі	105	79	26
Смалявіцкі	103	77	26
Старадарожскі	99	76	22
Старобінскі	103	77	26
Удзянскі	103	77	26
Халопеніцкі	92	75	17
Чэрвеньскі	98	77	21
Чырвонасельскі	105	77	28
Дзяржынскі	95	76	23
Палеская обл.			
Брагінскі	100	76	24
Васілевіцкі	90	74	16
Лаўскі	92	74	18
Даманавіцкі	93	74	14
Ельскі	92	74	14
Дыткавіцкі	93	75	18
Камарынскі	90	74	16
Купатэвіцкі	93	75	18
Лельчыцкі	99	72	16
Мааўрскі	99	72	16
Нараўлянскі	99	72	16
Парыцкі	99	72	16
Петрыкаўскі	91	74	17
Тураўскі	100	77	23
Хойніцкі	100	76	24
Калынкавіцкі	93	76	17
Акацкі	93	75	18

Вайна паміж Італіяй і англа-французскім блокам

ЛОДІАН. 13 червня. (ТАСС). Агентства Рейтер повідомляють, що у навіс італійської авіації 11 червня на вострів Мальту припало 20 самолітів. Частка скінутих бомб упала у море, а решта розбурилі баракі і приватні будинки у різних районах вострова. Повозини неперезаряджених чутак, налетів бул зроблені італійськими летчиками на германських самолітах, на борту яких знаходилися германські назірники.

ЛОДІАН. 13 червня. (ТАСС). Як повідомляє агентство Рейтер, раніш 11 червня англійські бомбардувальники зробили налет на порт Табрук у Лівії. Пошкоджена мнуга італійських сунаш.

БУТАНШІТ 13 червня. (ТАСС). Газета «Пестер лойд» апісває становіншча Рыме. «Выгля Рымз змяніўся. Гораста апустеў. Па вуліцах маршувалі толькі войскі. Зусім закрыты Ватыкан. Увасійні цяпер у Ватыкан можна толькі па спецыяльнаму запуску. Усюды моцна ахова. Сёння ноччу ў Рыме і Мілан была аб'яўлена паветравая трывога».

**ПАРЯЖ БА'ЯУГЕН АДНРЫТЫМ
ГОРАДАМ**

НЬЮ-ЙОРК, 13 чэрвеня. (ТАСС). Па
воле паказалення агенства Княіта
Прэс, ваешны губернатар Парыжа аб'яві
Парыж акрытым горадам.

ЗАЯВА ШВЕЙЦАРСКАГА УРАДА

НЬЮ-ЙОРК, 13 чэрвеня. (ТАСС). Па
воле паказалення агенства Асэсмблеі
Прэс, швейцарскі Урад заявіў, што «ў
рэзультат даследавання авіяцыйных бомб
сінкрытунг над Женевай, Лазанай і іншым
горадамі Швейцарыі, устаноўлена, што
бомбы—ангаліскага паходжання».

заклепене штаба швейцарської армії, як
указав, «кшто ўсяго? Захохляй Швейца-
ры! было скінута 13 бомб, з іх на Дзе-
неву». Як тератае Швейцарскае телеграф-
нае агенства, даслыванне асколькі бомб
скінутых у час другога налёту—5 чэрве-
ня—у раёне Клейнмінген і Тэгервільд-
паказала, што бомбы—французскага пахо-
джэння «Швейцарскае масловства? Фран-

ля войск стрел, нанесенных бомбардирующей авиации».

ЧИКА

ПРИБЫЩЕ У МАСКУ
ФРАНЦУЗСКАГО ПАСЛА п. ЛАБОН

12 червня ў Маску прыбыў новы французскі пасол у паўнамоцны пасол Францыі п. Лабон.

На Понтыяцкім аэрапорце п. Лабон

12 червня прибув у Маскву назвы чайны і паўнамоцны пасол Італі п. А. Роса.

И ИНСТИТУТ НАРКАМАТА
СТАНЦИЙ СССР
ТУДЭНТАУ на 1940 год.
ИТУТ РЫХТУЕ:
механика;
технология;

1 ЖЕНЩИНА.

актера с прыкладавнем: падрабязнай аў-
срэдняй школы (у арыганале), трох
дзясм, завераным дзиржарунавай, да-
бавязка (для ваеннаабавязаных), пап-
счваюцца Інтэрв'атам і стыпендыя на
іх Іспытэ пры Інстытуце з 1 ліпеня
Іншыя курсы на 1 месяц з прадстаў-

педагогічны (настаўніцкі)
 іні С. М. Кірава
 ЁМ СТУДЭНТАЎ

А НАСТУПНЫЯ ФАКУЛЬТАТЫ:

Институт — факультеты физика-матема-
тика — факультеты физика-математиче-
ские osoby с закончанай сиредняй
школы osoby, маючыя адукацыю не ні-
жэйшай вышайшай прымаюцца
вышайшую асвету, прымаюцца без ступе-

беларуская мова (письмова і усна),
матэматыка, фізіка і
астрономія — падаткова экзамен па
рускій мове (письмова і усна), па бе-
ларускай мове і гісторыі народаў СССР і Італіі;
фізіцы і біялогіі Факультэт — па прырода-
знаўчым навукам; Факультэт — па прырода-

ДІА 25 ЧЕРВЕННЯ. Заявы пасля 25 чэр-
венняшых свачасных школаў з 1940 г.

на документи: заяву на імя дырэк-
цыі факультэт, падрабязную аўтабіяграфі-
я школы. Калі арыгінал знаходзіцца
у натарыуса, і даведку райана аб
района. Без указанай даведкі коні-
та карткі.

на адрасу: Віцебск, праспект Фрунзе,

102. Намесні́ка адказнага рэдактара	— 25-188
Надру́чка 25 189. Ку́льтуры і шко́л	— 23 955
Дзе́ла аб'яў	— 21-360.



**ВЫКАНАННЕ ПЛАНА ТОРФЗАВОДАМІ
НАРКАМАТА МЯСЦОВАЙ ПАЛІУНАЙ
ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР
ЗА 11 ЧЭРВЕНЯ (у процантах)**

Дом содкультуры ў гарадскім пасёлку Ча-
гарск, Гомельскай абласці.
Фото В. Мартынюка (фотажурнік БЕТТА)

Кадры совецкіх работнікаў для заходніх абласцей БССР

15 чэрвеня ў заходніх абласцях БССР — пры аб'яўленых чыгуначна пачынаюць пра-
ваджаць паўтарамесечныя курсы па па-
вышчэнні старшын і сакратараў сель-
скіх саветаў. Курсы праводзіцца ў два
гэмііны. З імясных сельскіх актывістаў
будзе падрыхтавана 1.530 чалавек
для работы старшын і сакратараў сель-
скіх саветаў. У праграме заняткаў — гі-
сторыя большавіцкай партыі, Канстытуцыі
БССР і БССР, руска і беларуска мо-
вы, абаронная работа ў сельсавеце. Асаб-
лівая ўвага будзе аддана арганізацыйна-
савеснай работе саветаў. На працяжэнне
курсаў урад БССР алінуеў мільён рублёў.

Заводы

Заводы	Сутачнае запінанне	Календарнае запінанне
Асінторф	85,4	80,4
Чырвоны сцяг	100,4	60,1
І. Орджанікідзе	96,3	41,5
І. Даўмана	123,1	93,7
Дукоры	98,2	93,0
Радзічава	63,5	38,2
Міханавічы	152,2	97,8
Балбасава	94,1	73,0
Зімбўка	112,5	71,6
Свобода	105,6	67,0
Лукіскае	126,9	76,6
Татарка	124,8	76,8
Давідаўна	78,0	77,9
Дубінец	100,0	43,1
Крэмянец	103,8	44,4
КІМ	100,0	46,8
Новая Беларусь	82,0	63,8
Хвойны масток	162,4	93,5
Тураўліца	77,0	41,7
Усёго па нармамату	98,9	71,6

дванаццатага тыража выйгрышаў

Тыграж адбыўся 11 чэрвеня 1940 года ў Г. Мінску.

У тыграж разыгралі 11.360 выйгрышаў па суму 7.668.800 рублёў, у тым ліку: 8 выйгрышаў па 25.000 рублёў, 10 выйгрышаў па 10.000 рублёў, 240 выйгрышаў па 5.000 рублёў, 2.400 выйгрышаў па 1.000 рублёў і 8.672 выйгрышы па 400 рублёў.

Табліца мае 142 нумары выйгрышных серый аднаго разраду пазыкі.

Выйгрышы выпадаі на абодва разрады пазыкі, таму нумары разрадаў у табліцы не ўказаны.

Выйгрышы, указаныя ў табліцы, выйгрышаў па гэтай табліцы пасля атрымання наступнага нумара гэтай заты.

У 12 тыграж выйгрышаў дзяржаўна пазыкі 1938 года выйгрышы выпадаі на наступныя нумары серый і абодваі абодвух разрадаў пазыкі:

№№ сегментов	№№ адресов	Площадь модульной з. пр.к.
00.469	1—40	400
00.902	1—40	400
01.731	1—40	1000
01.909	1—40	400
02.190	1—40	1000
02.447	1—40	400
03.815	35*)	25000
04.968	1—40	400
05.231	1—40	400
06.319	1—40	400
05.501	1—40	400
05.607	1—40	400
05.697	1—40	400
06.611	1—40	1000
08.540	38*)	10000
08.586	1—40	400
10.839	1—40	400
11.078	1—40	400
11.217	01*)	10000
13.162	1—40	1000
13.318	1—40	400
14.444	1—40	400
14.536	1—40	1000
15.738	1—40	400
15.930	1—40	400
16.312	1—40	1000
16.776	1—40	400
16.873	1—40	400
17.014	1—40	400
17.402	09*)	10000
17.496	1—40	1000
19.712	1—40	400
19.722	1—40	400
20.498	32*)	10000
20.656	35*)	10000
20.821	1—40	400
20.957	1—40	400
21.136	1—40	1000
21.694	1—40	400
23.285	1—40	400
24.010	1—40	400
24.032	1—40	400
25.607	1—40	5000
25.812	26*)	10000
26.013	1—40	1000
26.239	1—40	400

№№ сегментов	№№ адресов	Площадь модульной з. пр.к.
26.257	1—40	400
26.292	1—40	1000
26.890	1—40	400
27.410	1—40	1000
27.518	1—40	400
28.108	1—40	400
28.110	1—40	400
28.162	1—40	1000
29.198	1—40	1000
29.247	07*)	10000
31.658	1—40	1000
32.389	1—40	400
32.525	31*)	10000
32.851	1—40	400
33.123	1—40	1000
33.341	04*)	10000
34.272	1—40	400
35.233	17*)	10000
35.018	05*	25000
36.625	1—40	400
36.762	1—40	400
36.859	1—40	1000
37.259	12*)	10000
38.534	1—40	400
39.651	1—40	1000
39.839	1—40	400
39.844	39*)	10000
40.243	1—40	1000
40.824	1—40	400
40.970	1—40	400
41.090	1—40	400
41.134	30*)	10000
43.735	1—40	400
43.803	1—40	400
44.313	1—40	1000
44.512	1—40	400
44.584	1—40	400
45.474	1—40	400
46.716	1—40	400
46.716	1—40	1000
47.077	1—40	400
47.227	1—40	400
47.419	1—40	400
47.966	1—40	400
48.292	1—40	400
48.665	02*)	10000
49.813	1—40	400
49.867	12*)	25000

№№ сегментов	№№ адресов	Площадь модульной з. пр.к.
49.183	1—40	400
49.848	33*)	10000
49.843	1—40	1000
50.179	1—40	400
50.970	1—40	400
51.159	19*)	10000
51.641	10*)	25000
52.635	1—40	400
53.405	1—40	400
54.292	1—40	400
54.424	1—40	400
54.572	1—40	400
54.765	1—40	400
54.804	1—40	400
55.717	1—40	1000
55.826	1—40	400
56.227	18*)	10000
56.665	1—40	400
57.255	1—40	400
57.396	1—40	1000
58.331	1—40	400
58.732	1—40	400
60.187	1—40	1000
60.859	25*)	10000
60.906	1—40	400
61.620	1—40	400
62.439	1—40	1000
62.889	1—40	400
62.902	1—40	1000
63.594	1—40	400
63.611	1—40	400
64.251	1—40	5000
65.182	1—40	1000
65.963	1—40	400
66.595	1—40	400
67.337	1—40	400
67.983	37*)	10000
69.014	1—40	400
69.253	14*)	10000
69.639	1—40	400
70.348	1—40	400
70.704	1—40	400
72.012	1—40	1000
72.103	1—40	5000
72.494	1—40	400
74.004	1—40	400
74.195	1—40	1000
74.374	1—40	400

*) На астанія 39 нумароў аблігацый гэтай серыі выпалі выйгрышы па 400 руб.

Старшыня тыражнай камісіі—старшыня Выкаваўчага Камітэта Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных—**ВІНАГРАДАЎ**
Намеснікі старшыні:
Сакратар партыйнага камітэта чыгуначнага вузла—дэпутат Вярхоўнага Савета БССР—**орданосец САБІЛА**.

Начальник Управління Дзяржпрацашчадкас і Дзяржкредыту БССР
КАСЦЮКОВІЧ.
Ад народнага Камісарыята Фінансаў Саюза ССР ЯГАДЗІНСКІ.

Члени комісії:
 Професор, доктор медичинських наук — депутат Вярхоунаго Совета БССР — МЕЛНІХ. Намісар штаба войск парган, аховы — депутат Вярхоунаго Совета Саюза ССР — ПЯТРОУ. Старшыня налгаса «Чырвоны Агароднік», Мін-

скага раёна — дэпутат мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных —
 ордэнскас ТРУШКЕВІЧ. Прафесар, доктар медыцынскіх навук — дэпутат
 Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных — Голуб. Палітрум войск па-
 ганічнай аховы ордэнскас ІЯНІН. Сакратар Мінскага гарадскога камітэта
 Камуністычнай Партыі (большэвікоў) Беларусі ІРУЧОЎ. Сталініца Вышкаў-

чага Намігзата Варашыўлаўскага раённага Савета дэпутатаў працоўных МАН-
ЖАЛЕЙ. Начальнік Аператыўнага аддзела Упраўлення дзяржпрашчаднак і
Дзяржкредыту БССР ЧЫШЭВІЧ. Сакратар гаріона ЛКСМБ ФЕРДЗ. Загядчыні
мінскага гарадскага фінансавым аддзелам ТОКАН. Начальнік Мінскага абласнога
Упраўлення дзяржпрашчаднак і Дзяржкредыту ПІКАМАН.

Учасник ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у складі бригади ДСНС України. Здобув спеціальність «Будівництво» в Київському національному університеті будівництва та архітектури. Працює на посаді начальника управління з питань безпеки життєдіяльності населення в місті Києві. Учасник багатьох міжнародних конференцій та форумів з питань безпеки життєдіяльності населення.

Старший Центрального Праулення союзу фінансава-банкаўскіх работнікаў
КУЛІЧАВА, Галоўны бухгалтар горфіннадзела ЦЫПІН, Прадстаўнікі камісіі
сапраўлення дзяржаўнаму крэдыту і ашчаднай справе горада Мінска—КАРА-
СІК, ЦОФІН, Адназны сакратар тыражнай камісіі САЛАУЕУ.

Адманы рэдактар Т. С. ГАРБУНОВ.

Адміністрацыйна-сакратары	- 21.252	Прыёмная рэдактара	- 21.852	Літаратурнага сакратарыята	- 20.844, 21.845
Путравы інфармацыі	- 22-412	Рабочы корпус	і	Пісьм	

М., Ж., Ш. 